

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

На Кастрычніцкай плошчы 18 намётаў, уначы затрымана каля 30 чалавек. Раніцу 21 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы сустрэла каля 500 чалавек. Цягам ночы там з'явіўся намётавы лягер, цяпер у ім 18 намётаў. А.Мілінкевіч у сваім выступе выказаў удзельнікам акцыі падзяку за іхную падтрымку. Усе падыходы да плошчы кантралююцца супрацоўнікамі міліцыі. А 6-й гадзіне аднавіўся мітынг на Кастрычніцкай плошчы, які пачаўся з гімну "Магутны Божа".

На Кастрычніцкай плошчы пранята "Дэкларацыя беларускага народа". У ёй заяўляецца, што выбары былі сфальсіфікаванымі і адбыўся антыканстытуцыйны дзяржаўны пераварот. У гэтым вінаватыя А. Лукашэнка і Л. Ярмашына. Таму да новых легітымных выбараў А. Лукашэнка павінен прыпыніць дзейнасць, як прэзідэнт і перадаць свае паўнамоцтвы прэм'ер-міністра Сідорскаму.

У Менску збіты чэскі журналіст. Рэпартэра чэскай газеты "Млада фронта Днэс" Яна Рыбаржа уначы на панядзелак брутальна збілі і абакралі невядомыя нападнікі ў цэнтры Менску. Чэскія дыпляматы кажуць, што за нападам могуць стаяць беларускія спецслужбы. "Ня думаю, што гэта былі рабаўнікі. Акалічнасці, дзе, калі і як гэта здарылася, такое хутчэй выключаюць", — паведаміў Ян Рыбарж па прылёце зь Менску ў Прагу. "Яны крычалі: "Дзе дакумэнты?" На дзіва, грошы іх не цікавілі".

Па неафіцыйных дадзеных за ноч у Менску арыштавана каля 30 чалавек. Часцей за ўсё міліцыя арыштоўвае людзей калі яны ідуць па-адзіночцы. З групамі сілавікі сутыкацца не адважваюцца.

Цытаты

А. Казулін: "Людзі на плошчы – героі новага часу. Я магу сказаць, што тыя, хто выйшаў на плошчу – гэта героі новага часу. Гэта тыя героі, у якіх гарачыя сэрцы, чыстыя душы і сьветлыя намеры. Яны змагаюцца за сваю свабоду, за будучыню Беларусі".

А. Мілінкевіч: "Трэба рабіць новыя выбары. Шкада, што Расея не разумее, што будучыня Беларусі ў тым, што яна павінна быць з намі".

Абвесткі

На Кастрычніцкай плошчы горада-героя Менск распачалася бесперапынная акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Не дадзім нас падмануць. Далучайцеся да акцыі. Праходце са сваімі палаткамі, арганізатары дапамогуць іх усталаваць. Прыносьце гарачую ежу і цёплыя рэчы. Пакуль мы разам нас не перамагчы!

У 18:30 прызначаны новы вялікі мітынг. Збірайцеся на месцы Лагера, на Кастрычніцкай плошчы горада-героя Менска. Бярыце сяброў. Разам весялей. Сёння добрае надвор'е.